


# проза

проза

## Канстанцін Тарасаў



...ёсьць у чалавечай прыродзе нешта  
такое цёмнае і таямнічае, што лепей  
было б ня ведаць, бо робіцца  
надта няўтульна ад патэнцыі бяды...

## Брыгіткі

*Аповед*

Апошняя колькі гадоў я болей часу жыву на вёсцы, як некаторыя ліцаць, – «на дачы». Хоць ніякая гэта ня дача, а стары дамок з грубкай, які я набыў у знаёмага за пяцьсот даляраў, з невялікай сядзібай, засаджанай вішнямі. Мне тут утульна, бо нікага бурлівага жыцця ў гэтай вёсцы няма. Яна ня проста малая і неперспектывная. Яна трymаецца толькі таму, што жыхарству ейнаму – чатыром бабкам і аднаму старому – Бог даў моцнае здароўе. З павагі да высакародных метафараў, можна абвясціць, што яны маюць місію захаваць родную мясыціну яшчэ на дзясятак, дай Божа, гадоў сярод вясковых паселішчаў, якія ўлічваюцца адміністрацыяй раённага маштабу.

Я маладзейшы за гэтых чатырох бабак і дзеда, хоць і не малады, і мне ў мае сталыя гады ўсё адно дзе жыць – я такі ж малаперспектывны, як і яны, і гэтая вёска.. Што ў гэтай вёсцы з паказальнай назтай Забалацце, што ў Парыжы – усюды мы ўжо аднолькава непат-

рэбныя. Наш час мінуў. Мы ў вачах маладзейшых падаткаплацельшчыкаў – неўміручыя паразіты на пенсійным фондзе. Мяркую, гэткай жа думкі трymаецца і сацыяльная служба адміністрацыі, якую купка доўгажыхароў змушае непакоіцца пра штотыднёвы рэйс аўталаўкі і дастаўку пенсіі. Але на вёсцы нам ніхто і мы нікому не замінаем, тут німа тлуму, паветра чыстае, пануе супакойлівая ціша і меней падманлівых іпозіяў. Бо вёска Забалацьце – сапраўдны помнік зыніклай гісторыі і культуры, мы жывем у заказыніку, дзе засталіся невялічкія съляды былога калгаснага ладу. Новы аграрнага сюды не зазіраў і не зазірне, бо бюджет ня мае гроши на дабрабыт неперспектыўных.

Ідзеш па вуліцы, бачыш на пакінутых, забітых хатах старыя аблезлыя шыльды з размытымі дажджамі чырвонай зоркай і паведамленнем: «Тут жыве ўдзельнік Вялікай Айчыннай вайны». А ніхто там не жыве: ні ўдзельнік, ні яго сям'я, хіба толькі мышы. Летам, праўда, некаторыя не-жылыя двары ажываюць – зъязджаюцца ў родныя мясыціны гарадскія нашчадкі тутэйшага жыхарства, прывозяць дзяцей «папраўляць здароўе». Тады на месяцы два, асабліва, калі лета цёплае, вяртаецца сюды тлум – машыны гудуць, дзеці гамоняць, у суботу цягне ўздоўж вёскі пахам шашлыку, і п'яную балбатню чуваць да паловы ночы. А з верасьня, як выбирайць бульбу, дачны сезон, як кажуць, фініта, і зноў вяртаецца патрыярхальная ціша.

Мо, правільна было б, і мне часцей вяртацца ў горад, дзе можна болей зарабіць і часцей наведаць знаёмых. Але паразмаўляць з імі можна і па мабільніку. Як тыя бабкі, якім сваякі падараўвалі мабільныя тэлефоны на ўсялякі выпадак, праста кажучы, каб ведаць, ці жывыя яны, ці ўжо не. Ды і для бабак гэта важнае зранку пытанье; толькі прачнуща, адразу найперш адна адной тэлефануюць: «Волька, ты як, жывая?» – «Жывая, а ты?» – «Ну, не з таго ж сьвету званю!» – «Ну, слава Богу!»

Ёсьць мабільнік і ў мяне, ён мне неабходны для працы. Так што я маю ўсе падставы сядзець ля печы ўсю зіму. На мой густ, позній восеньню і зімой вясковая малалюднасць і сумны пейзаж спрыяюць творчасці, а калі якая завея, дык і наогул пануе атмасфера сярэднявечча, калі ў дадатак абарве ветрам дзе ў полі электрапровад.

Хоць у кожнай хаце сталых жыхарак Забалацьця стаіць стары тэлевізар, але з восені да вясны зьбіраюцца ўсе на пасядзелкі да каго-небудзь аднаго – атрымліваецца вясковы «чырвоны куток». Клубам-чыталняй гэтыя сходкі не назавеш, бо галоўны занятак звязаны з тэлевізарам. Часта і я прыходжу з якім пачастункам. Сядзім чатыры бабкі, дзед Іван і я – «дачнік», глядзім тэлевізар і каментуем навіны: Буш балбоча, Пуцін балбоча, касымічны спадарожнік ляціць на Марс з тэлекамерай на колах, цягнік у Кітаі сышоў пад адкос, а ў Саудаўскай Аравіі некаму галаву адсеклі за гандаль наркотыкамі. Дзе нашая вясковая хата, дзе той наркотык, дзе кат з шабляй, дзе Кітай, дзе Буш і Пуцін, якія пра нас ня ведаюць, – усе навіны гучаць, як з таго далёкага Марсу. Ды мясцовай тэлевізіі німа, і мы, хоць і ня ведае пра наш кут ніхто, акрамя сельскага савету, жадаем праз слова, пачутыя ад тэледыктаркі, прыляпіцца да жыцця планетнага маштабу. Бабка Наста любіць, калі пра Германію паказваюць, там яе ўнучка недзе вучыцца, бабка хоць і ня ведае дзе і на каго, але ўважліва вывучае па тэлекарцінках германскія краявіды. У Насты – была дачка, жыла з пажарным капітанам, які задушыўся

шкоднымі выкідамі пры тушэньні пластмасавага завodu. Хутка гэтая ўдава пабралася з іншым пажарнікам, а той кінуў службу і зъехаў з жонкай на вёску недзе на Віцебшчыне, разводзяць там нутрыяў, і сталі заможнымі. І дачцы далі адкукацыю – навучалася ў інстытуце замежным мовам.

Неяк у навінах перадавалі пра нямецкія публічныя дамы, куды шмат трапляе сэкс-рабыняў з былых савецкіх рэспублік, асабліва з Беларусі і Украіны.

– Во, – ажывіўся Іван, – трэба мне, бабы, вас туды ў сэкс-рабства прадаць. Хоць сытыя будзеце ды пад душам памытая.

– Гэта вы наваявалі такое шчасльце, – кпіць з яго бабка Верка, – ня іхніх сюды вязуць, а нашых туды, зноў, як у вайну...

– Не кажы, дзеўка, – аспрэчвае дзед, – тады на шахты везылі, а цяпер на самую адказную працу. Прагрэс!

– Наста, – пытае старую сяброўку Волька, – не байшся, што твая Анжэлка гэтак маркі там зарабляе?

– А чаго, Волька, баяцца? Хіба лепши тут сядзець з намі ў падмагільлі? Хоць жыцьцё пабачыць, усьцешыцца.

Крыху ашаломленая такім бачаньнем сітуацыі бабка Волька задумліва пагаджаецца:

– І тое праўда!

– Канешне, правільна, – рэагуе дзед Іван. – Чым тут нудзіцца, дык лепши з немцамі гуляць...

Бабка Наста ўступаецца за гонар унучкі:

– Яна дзеўка хітрай. Пасябравала там з нейкім хлопцам, піша – будуць жаніцца.

– Вось нам радасць, – не супакойваецца падколваць Іван. – Наробяць гітлеранятаў. Будуць табе крычаць: «Бабка, млека. Хэндэ хох!»

– А нашыя што закрычаць, – адказвае Наста. – «Гарэлкі, старая гадаўка!»

– Гэта так, – сумна ківае бабка Волька. – Вось, як наш Толік. Адно яму – «чарнілы»...

Пра ўнука Толіка бабку не распытваюць, бо балочая тэма – Толік той сядзіць за п'янае хуліганства, даседжвае трэці год, увосень выйдзе. Ды і што яна можа ведаць.

– А малы быў такі добры і шчыры, усё карцінкі мне маляваў пра катоў і сабачак, – кажа Волька. – А пайшоў у ПТВ на бульдазерыста – пачаў жлукціць «чарнілы» і красыці з дурной галавы. Родны бацька радаваўся, калі пасадзілі, – гэтак дапёк.

Бацька яго Пётр Пятровіч – дальнабойшчык, возіць у Францыю каніну. На лета ён таксама прывозіць да бабкі Волькі жонку і дачку, і сам часам наяджджае да маці. Волька хваліцца, што сын добра зарабляе на перавозцы каніны, і нават крыху мову вывучыў французскую, каб там не падманулі з дакументамі і грашымі. І жыў бы шчасльіва, ды Толік – ягоная бядка.

– Твоя праўда, дзеўка, – мусіць пагадзіцца Іван. Нашым малако без гарэлкі ў горла ня ўлезе...

Іван, хоць і любіць часам пакасіць пад дурня, але стары самастойны, ёсьць у яго нешта кшталту боскай канцэпцыі, ходзіць у касыцёл за сем вёрст. Даўным даўно, яшчэ пры Сталіне, паставілі яго ў калгасныя брыгадзіры, бо ў войску выслужыў дзьве лычкі, быў перадавік, выступаў з

палітінфармацыямі. Бабкі часта кпяць, прыгадваючы яго прамовы: «Дело товарища Сталина живет и побеждает! Отсечем руки поджигателям войны! Мы – авангард человечества, ведем его к светлому будущему!» Бабка Наста кажа, што ўсе слухалі ды памоўкалі, як у касыцёле, нібыта чулі малітву, бо прамаўляў на ўзынёслай партыйнай мове: “Таварышы калгасынікі, партыя бачыць! Партыя патрабуе...” Цяпер, калі Іван ідзе па вуліцы ўздоўж пазакінутых двароў, пасмейваецца, што іх калгас вёў чалавецтва да съветлай будучыні, і з самога сябе: «А што я ведаў, усе гэтак брахалі, што мы лепш за ўсіх жывем і ўсіх перагонім!»

У Івана ў горадзе ёсьць сын – доктар, на вёсцы яго памятаюць як Жорку, а цяпер багатых таўстуноў голадам лечыць, а калі прыязджает часам да бацькі, дык старая зьвяртаюцца паважліва: «Георгий Иванович». Яго дачка, Іванава ўнучка, Каця – робіць бухгалтаркай пры нейкай фірме, добра там зарабляе, а гэты былы Жорка наогул хутка будзе мільянер, бо лячбнае галаданье надта дорага каштует, ня кожны можа сабе дазволіць нічога ня ёсьці дващаць дзён запар, а потым тры тыдні піць сок з ананасаў.

Гадоў колькі таму, калі мяне выкінулі з працы па скарачэнні кадраў, прыяцель пазнаёміў з ксяндзом, які прапанаваў стварыць у інтэрнэт-просторы віртуальны езуіцкі калегіум і кляштар, узарваны ў савецкі час. Вось так зноў спатрэблілася мая дызайнерская прафесія.

З уласнай ініцыятывы я дадаў да адноўленага будынку бязылітасны разьдзел «Рашэнне ЦК КПБ», у якім магчыма было паглядзець працэс рашучага зынішчэння ксяндзоўскага гняздоў ў 1961 годзе. І нават у ім паўдзельнічаць разам з сапёрамі – закладаць выбуховыя шашкі, потым націснуць на Enter, і глядзець, як гмах разбураеца, калона самазвалай вывозіць зруйнаваныя муры ў балота. Як ні дзіўна, гэтае заданыне, якое можна было адмовіцца выконваць, за што налічваліся балы, выканалі амаль усе наведвальнікі сайта, апроч двух. Ёсьць у чалавечай прыродзе нешта такое ѿчмае і таямнічае, што лепей было б ня ведаць, бо робіцца надта няўтульна ад патэнцыі бяды...

А потым аднаго дня затэлефанаваў мне незнёмы і прапанаваў супстрэчу – маўляў, мае цікавую прапанову, паколькі глядзеў мой сайт пра былы езуіцкі прытулак. Мы сустрэліся. Ён называўся – Віктар. Бяз прозвішча. Займаецца бізнесам. Я пацікавіўся якім. Гандаль – неакрэслена адказаў Віктар. Яму было гадоў трыццаць. Я прыкметую, што ён прыехаў на джыпе. Не губляючы часу, ён сказаў, што сайт яму спадабаўся, і ён гатовы на стварэнне кампьютарнай гульні «Адрадзі сваю радзіму». Прыйкладам, замак у Наваградку разбураны, толькі руіны стаяць, а ў гульні можна яго ва ўсёй велічы адбудаваць. Карысна для дзяцей. І ўсе іншыя гістарычныя значныя пабудовы. А ўсялякую архітэктурную дрэнь бальшавіцкага перыяду наадварот пусыцца з дымам, як тое ЦК зрабіла з манастыром.

Ня надта, зразумела, цікавы занятак, бо ўсё гэта будынкі, а ў мяне няма пашаны да камянёў, ня верыцца мне, што старая гмахі нешта там ведаюць з мінулага жыцця, зъбераючы памяць пра дауніх герояў і нягоднікаў. Варта паглядзець навокал, каб пераканацца, як адроджанае рэстаўратарамі пераходзіць да нейкіх нуварышаў, ці фармалізуецца службоўцамі міністэрства культуры, ці службы “прэстыжу” вышэйшага чынавенства на іхных уікэндах. Ды звычайная справа –

патрэбныя грошы, і вось я паціху корпаюся – што аднаўляю, што руйную з дапамогай бульдозераў. Віртуальна, зразумела. Праца як праца, без захапленыня, нуда, але ўсё ж лепш, чым на заказ рабіць рэкламу пра мэблю і пральныя сродкі.

Каб не загразнуць у аднастайнасці “Адраджэння сваёй радзімы”, прыйшла мне ў галаву лепшая ідэя: зрабіць сайт пра існуючых у грамадстве і зусім непрымектных людзей. Гэта значыць, яны жывыя, але іх нібыта німа, ніхто на іх не зважае. Адны – сядзяць у хатах па ўзроўніце, іншыя зачыніліся ад грамадскага глупства па вартасцях характару, а ў іншых лёс самотны, усім не да іх.

І я прапанаваў свайму мецэнату стварыць азнамяльны сайт пад называй «Кляштар брыгітак». Цікава было, што ў брыгіцкім манастыры жывуць і брыгіткі, і брыгіты, зразумела, у розных карпусах – адныя з левага боку касыцёлу, другія – з правага. Болей у ніякай царкве і ў ніякім ордэне гэтага не дазвалялася. А сьвятая Брыгіта прыдумала статут вельмі дабразычлівы – ня кляштар, а сямейны дом.

Атрымалася даволі займальная гульня ці, дакладна кажучы, сайт. Пры некалькіх маіх манаҳах – цэлая парафія, шмат наведвальнікаў, можа, чалавек чатырыста, можа, пяцьсот. Паколькі я мушу нароччваць розныя меладратычныя элементы, дык атрымліваю за гэта штотэмесачны ганарап. Хто пажадае, можа паглядзець ([www.brygita.org](http://www.brygita.org)). Увесь касыцёл месцыцца ў памяці майго нотбука, мабільнік дазваляе перадаваць любую інфармацыю. Толькі па ганарап даводзіцца езьдзіць, бо пераводзіць грошы на рахунак мой працадавец адмовіўся, каб не патрапіць на фіскальнае вока.

Варта трохі сказаць пра гэту Брыгіту, каб было зразумела, чаму я столькі часу праводжу ў паўзабытай усімі, як той самы ордэн, вёсцы. Гэтая сьвятая Брыгіта нарадзілася ў шведскай каралеўскай сям'і. Рана выйшла замуж за нейкага прынца, мела з ім восьмёра дзяцей. Потым муж памёр, а было ёй тады сорак гадоў, прымроілася ёй Сьвятая Дзева, якая сказала, што Брыгіта павінна заснаваць манастыр. Яна паслухалаася і заснавала жаночы ордэн, які пераняў назуву ад яе імя. У манастыры брыгітак прымалі, як я казаў, і мужчынаў, і жанчын. Сьвятая Брыгіта зьбірала травы і вучыла гэтаму манашак, гатавала розныя лекі для хворых беднякоў. А брыгіткі і брыгіты навучалі грамаце простых сялянаў. Апраналася яна гэтак: чорныя манаскія шаты і белая накідка на галаву – апостальнік. А на лобе была павязаная чырваная стужачка – як сімвал шнара, што пакінуў на чале Збавіцеля цярновы вянец. Прылічылі яе да ліку сьвятых у 1391 годзе. Манастыроў брыгітак ня надта многа, адзіны на ўсю Усходнюю Еўропу быў заснаваны без малога чатыры стагоддзі назад у Гародні. У 1950 годзе касыцёл зачынілі, брыгітак выставілі, як мяне з працы, а манастыр пераабсталявалі ў псіхдыспансер са стацыянарным аддзяленнем. Яго акаляў стары мур за тры метры вышыні, не пераскочыш, хоць бы і вар’ят, яшчэ і дрот калочы зьверху прыладавалі, каб і мары не было ўцякаць.

Дык вось менавіта што, магу прызнацца, спрычынілася да майго жадання адрадзіць віртуальны брыгіцкі кляштар: калі ў нашым Забалацьці старыя бабкі зьбіраюцца на свае бяседы, яны ўсе ў цёмных сукенках і белых хустачках – сапраўдныя брыгіткі. Толькі стужачак ня маюць. Але гэта ня так істотна. І брыгіт ёсьць пры іх, як ў старадаўніх манастырах.

Ну і займела значэньне яшчэ адна акаличнасьць. Начытаўшыся пра езуітаў і картузаў, пазбавіўся я цікавасыці да іхніх таямніцаў. Неяк сурова яны ставіліся да людзей і саміх сябе, як тыя кібаргі з сучасных баевікоў. Асабліва ўразілі мяне ступені, па якіх яны караскаліся ў манаства. У ордэнах з жорсткай дысцыплінай – цыстэрцыянцаў, кармелітаў і, натуральна, езуітаў, ня кажучы ўжо пра картузаў, – паслья папярэдняга экзамену навіцій мусіў два гады прарабіць у шпіталі ці зьдзейсьніць паломніцтва, просьчы міластыню. Гэта была *першая экзаменацыя*. Затым быў перыяд навучання багаслоўю ды сумежным навукам – прэтэндэнт становіўся схаластыкам (*другая экзаменацыя*). Потым з ліку схаластыкаў адбіраліся асобы для гадавога навіцыяту (*трэцяя экзаменацыя*) – тэрцыары, якія затым у залежнасьці ад выяўленых здольнасьцяў маглі стаць чальцамі двух наступных ступеняў – каад'ютараў (памочнікаў) і прафесаў, якія прымалі трэх звычайнія манашскія абеты (прафесы) – цнатлівасыці, беднасьці і паслухмянісці. З апошніх адбіраліся потым “прафесы чацьвёртага абету” – колькасна аблежаваная эліта ордэну – якія прыносілі абет асабовага паслухмянства папе. Ну, і ўявіце сабе, што чалавечага заставалася ў такой элітарнай асобы? Але, зразумела, ёсьць і сучасныя ахвотнікі праўбіаца ў прафесы чацьвёртага абету, таму для такіх аматараў я ўсе гэтыя экзаменацыі пакінуў – няхай дасягаюць віртуальнай дасканаласыці.

А для звычайных людзей разнаполыя насельнікі кляштару – ужо немалая інтрига: прырода пераважыць над іх розумам ці яны перамогуць прыроду?

Падняўшы гмахі карпусоў, я пасяліў у кляштары некалькі брыгітак і брыгітаў – яны моляцца, робяць добрыя справы, часам грэшныя, чытаюць кнігі, дзеляцца думкамі, трymаюць пост і ходзяць да гвардыянкі спавядца.

Зразумела, што ўсе чатыры бабкі і дзед Іван увайшлі ў кляшторны штат і маюць манашскія імёны – сястра Волька, сястра Верка, сястра Наста, сястра Лена, брат Іван. Ёсьць яшчэ кульгавы вартайунік брат Міхал. Па начах ён ходзіць па двары, пільнуе лямус.

Гэты брыгіт таксама не з добра прыдуманы. Калі я вучыўся ў дзясятым класе, была ў нас ваенная падрыхтоўка, якую вёў маёр-танкіст у адстаўцы, а можа ён быў звольнены як інвалід, бо быў кульгавы, мы жартавалі, што пэўна яму танк наехаў на нагу. Звалі яго Міхаіл Пятровіч. Дзяякуючы гэтаму чалавеку, страціў я дзіцячыя мары пра вайсковую службу. Пры школе, у падвалным бомбасховішчы быў цір, мы спускаліся туды на “практычныя заняткі” – разьбіралі і зьбіралі затвор старой вінтоўкі-трохлінейкі, а потым стралялі з малакаліберкі ў мішень. І вось на адным з такіх заняткаў, якія маёр пачынаў з вясёлых гісторыяў, ён распавёў нам анекдот, ці як ён акрэсліў – загадку: “Як на чорным фоне зрабіць чырвоным колерам белую пляму?” Усе задумаліся, і ніхто не знайшоў рагшэння. Тады маёр радасным голосам адкрыў сакрэт: “Трэба засунуць у задніцу негру радыску і адкусіць!” І задаволены гучна зарагатаў, запрашаючы ўсю групу дзесяцікласнікаў ацаніць казармавы жарт. Сапраўды пад ягонымі позіркам усе засмяяліся, але вымучаным, нейкім авечым съмехам, толькі двое найбольш адoranых пачуцьцём вайсковага гумару – дарэчы абодва потым пайшлі ў афіцэры, – зарагаталі. Астатнія былі засмучоныя, бо, відаць, уявілі, як выконваеца гэтакі мудрагелісты фокус. А я, калі прыйшоў выклік у ваенкамат,

узгадаў анекдот маёра, і так мне не захацелася ў казарму, што я зрабіў усё неабходнае, каб не пайсьці. Пасьля выпускных іспытаў паехаў маёр з нашым класам за горад, на разывітальны абед каля возера. Дзень быў сълякотны, усе разьдзеліся, палезылі ў ваду. Тут толькі мы ўбачылі, што ў маёра левы бок і нага абарэлья – гарэў у танку. Цяпер шкадуючы яго за перанесеня на гэтым съвеце пакуты, ня мог я не прыняць яго ў брыгіты.

Галоўная мая бяды, што мне бракуе таленту жывапісца, усе мае персанажы зынешне падобныя, як тыя ніндзя ці салдаты з дзіцячых забаўляльных гульняў. Хоць нейкія адметнасці сёстрам і братам я імкнуся надаць. Брат Міхал пільнуе двор з сабачкам. Брат Фелікс – таўстун, але шпаркі. Імя Фелікс азначае шчаслівы. Ходзячы па адресах гульні, брат Фелікс прапаведуе іншым разам такія думкі, за якія пракуратар кляштару – а гэтую пасаду я даручыў сястры Верцы – накладае на яго пакараныні ў выглядзе пасту ці малітвы, ці нават бічаваныня. Як ні дзіўна, сярод наведвальнікаў сайту шмат людзей наўмысна робяць памылкі, каб паглядзець, як вінаваты брат Фелікс съязбае сябе бізуном. Брат Іван – нетаропкі і гаспадарлівы, ён у кляштары – каад'ютар, гэта значыць памочнік гвардыяна. Бо я ўлічыў яго брыгадзірскі калгасны вопыт і частыя паходы ў касыцёл.

Магчымасці ў кампьютараў зараз шырокія, і мы вырашылі агучыць некаторыя споведзі брыгітак і брыгітаў. Акцёры ўпэўненыя, што гэта запісаная на стужку няпраўда, хоць усе яны – плён маёй апрацоўкі жыцьцёвых гісторыяў, якія я пачуў на пасядзелках каля тэлевізару.

Дзед Іван неяк узгадаў, што адразу пасьля вайны службы у Заходній Украіне і забіў бандэраўца. За што атрымаў дзівye лычкі. Стаяў на пасту на ўскрайку гораду Лукава, прыкметці на дарозе чалавека, закрычаў «Стой!» Той пабег, Іван стрэліў – і трапна – напавал.

А цяпер той нябожчык яму сыніца, бо невядома ці бандыт быў, ці які дробны злодзей, ці праста напужаўся крыку. «Іншай ноччу доўга яго бачу, – кажа Іван. – Стаяць перад вачыма. І чую як нехта па ім плача. Можа, матка».

Лепш ня ведаць чужыя таямніцы, з якімі з ночы ў ноч разьбіраецца чалавек, шукаючы і не знаходзячы супакаення. Вось і ў гульні брат Іван часам спавядаецца і просіць дараваныня...

Хоць усё памятнае старое ня мае доўгай перспектывы і разылічанае на адно жыцьцё, як сама вёска Забалацьце, дзе ў зімовыя вечары чатыры бабкі і дзед Іван пераказваюць успаміны са свайго стражанага ў калгасе жыцьця. Каб болей было на вёсцы людзей, можна і не дзяліцца б згадкамі, а калі жыцьцё выкінула абыякавай хвалій, як на незаселены востраў, з якога ніхто не ўратуе, дык споведзі – як уратаваныне. Можа, бог пачуе і даруе яшчэ якую радасць, няхай толькі б да лета дажыць і яшчэ раз убачыць сыноў, дачок і ўнукаў.

Сын бабкі Веркі выйшаў у людзі, цяпер ён адзін з каралёў на прадуктовым рынку, яго фірма “Балтыйскі селядзец” часта рэкламуе свае кансервы па тэлевізары. Чалавек ён неблагі, але на вёску наядзжае зрэдку, бо жонка ня любіць вясковую культуру, не падабаецца ёй, што прыбіральня за хляўком, і там шчыліны і скразьняк, а ў яе рэўматызм. Яна заслужаная настаўніца рускай літаратуры, уся надта ўзынёслая, рамантычная ад вершаў Пушкіна і Ясеніна, а ў Забалацьці няма аматараў

паэзіі, усе нейкія прыземленыя, любяць вясковыя песні, а рамансаў на слова Пушкіна нават мелодыю не напяноць. Па-праудзе, ня надта мне ў такую вытанчанасць і амбітнасць верыцца. Мяркую, яна так прыкрываеца ад сваёй самоты, сямейнага няшчасця, і ня хоча прыяджаць на вёску з-за сына. Яму дваццаць пяць, а ён невылечна захварэў на галаву. Ладны дзяцюк, рослы, дужы, але дзівак. Завуць яго Валера. Кажуць, быў вельмі здольны да навукі, але на трэцім курсе перавучыўся і пачаў пужаць людзей сваімі паводзінамі.

Неяк ён пражыў у бабкі Веркі тыдзень. Бацька прывёз – рыбу палаўць на возеры, у лес па маліны з ім хадзіў. А ў таго Валеры ахвоты лавіць рыбу і зьбіраць маліны і блізка няма. Я што, кажа бацьку, табе кот ці мядзьведзь? Ты, пытаетца, мяне з імі ня зблытаў? А бацька кажа – прабач, сынок. Байцца яго нерваваць. Бо Валера звыкся ў горадзе бутэлькі зьбіраць, дык бяз гэтага занятку проста злое, псіхіка яго не вытрымлівае збою заняткаў, нуднага сядзення на беразе з вудай. Вось ён ходзіць па вёсцы і выпрошвае ў бабак бутэльку. А дзе на вёсцы здасі, калі нават знойдзеш ці выклінчыш? Дык бацька дамовіўся з дзедам Іванам, што той у сваёй хаце будзе разыгryваць з сябе прыёмшчыка шклатары, даў гроши на аплату. Праз два дні Валера ўчыніў скандал дзеду Івану, што той парушае графік прыёмкі шкла, паабяцаў разънесці яго прыёмны пункт к чортавай мацеры, і няхай яго саджаюць. Іван нарэшце даўмеўся павесіць аб'яву: “Пункт зачынены на капітальны рамонт”. Тады бацька з маці прыехалі і забралі Валеру, бо той стаў агрэсіўны з-за немагчымасы цвідніча хадзіць па закавулках, вышукваючы бутэлькі ў съметніцах.

Вось як бывае. У кожнага ёсьць нейкая драма. Прыйгожы нарадзіўся хлапец, ды вось прычапілася да яго шыза, і згрызае. Ці лёгка бацькам і бабцам думаць, як ён свой век пражыве? Цяпер і Валера патрапіў у мой брыгіцкі кляштар – у ім ён малады манах брат Валер’ян, якога цягне на прыгоды. Яго гісторыя ў гульні такая: манаху-брыгіту захацелася пачаставацца грушамі ў прыватным садзе, ён туды залез, трасе дрэва, а сабака, злосны, як той баскервільскі монстр, разылютаваўся, бяжыць парваць злодзея на шматкі. Манах узылез на павець, сабака скочыў за ім, манах – скочыў уніз, а там ляжала дошка з цвікамі. Так брыгіт ступнёй на цвік і надзеўся. Ржавы цвік тырчэў з раны на дзесяць сантиметрай. Баючыся страшыдла, ён ададраў дошку ад нагі і пабег, ды так хутка, што сабака змарыўся і адстаў. Толькі знак у манаха застаўся. Яму казалі пазней, што падобны на стыгматы Госпада нашага і паважалі, што так перажываў пакуты Хрыста, што той яго ўпадобіў гэткім адметным знакам. А гэты малады брыгіт раскайваўся і біўся ілбом аб каменнную падлогу сваёй каморкі.

У сярэдзіне верасеня да бабкі Волькі нечакана прыехаў Толік, нарэшце выпусцілі яго з калоніі. “А схуднеў там, – шкадавалі яго бабкі. – Вядома, турма, не пакормяць ды яшчэ і старыя катаржнікі ўсё адбяруць”. И насілі пачастунак для ўнука.

Толькі вось вочы ў яго былі нейкія непраглядныя, бы нікога не хацеў дапусціць да сябе, да сваіх трох гадоў, адбытых у калоніі. Можа, там яму і нядобра было, лепш бы там ні аднога дня не прабыць – тармазоў яму відочна не хапала, аб тармазах год за годам памятаць – з глузду зъехаць.

Праз два дні па Толікам прыезьдзе дзед Іван выпрасіў на фермы

каня – прывезьці камяні на новы ганак. На што яму быў патрэбен новы ганак, і сам потым ня здужаў растлумачыць. Было далёка за поўдзень, калі дзед Іван высыпаў на панадворку поўны воз і вырашыў даць сабе і каню адпачынак. Закінуўшы лейцы на штыкеціну, сам зайшоў у хату. Нішто каню не пагражала, апроч усяго, ён быў запрэжаны, ня мог куды ўлезьці, ва ўсіх на відавоку. Я таго каня бачыў з кворткі. Раптам да каня падышоў Толік, доўга паглядаў, быццам думаў, што такое ўтварыць, а можа што іншае думаў, потым узяў лейцы і павёў да канца вуліцы – там пачынаецца доўгі звязлісты шлях па крутым пагорку. Куды Толіку на кані ехаць – зразумела, па камяні! Але ад'ехаўшы, Толік стаў на возе ў поўны рост і пагнаў каня.

На вуліцу выскачыў дзед Іван. «Што ты робіш! – закрычаў зъянтэжала ў поўны голас. – Каня загубіш!». Я таксама вызірнуў – загубіць Толік каня ці не? Дарога ішла згары, Толік махаў над конскім задам пугай, конь паймчай, усе разам паверылі, што для каня гэта прагулянка дабром ня скончыцца. Раптам нібыта спружына выкінула Толіка з возу ў паветра – было бачна як ягонае цела апісала дугу і плазам упала на зямлю. Конь праймчай яшчэ колькі метраў і спыніўся. Мы ж кінуліся да Толіка. Ён быў ужо нежывы.

Са свайго мабільніка я затэлефанаваў у раённую міліцыю: забіўся хлопец – што рабіць? Там адреагавалі – нічога не рабіць, хутка прыедзем. Галосячы, бабка Волька сказала Івану дазваніцца да сына. Іван дазваніўся. Сувязь была кепская. Бацька дрэнна чую, а рэагаваў вельмі дзіўна: “Што, Толік у вас?”. Іван кажа, што мы толькі што званілі ў міліцыю. А ён: “Алё! Алё! Што, зноў міліцыя? Алё! Прыйеду”.

Міліцыя прыехала раней, склалі пратакол. Прыйехалі бацькі, і была ў Забалацці жалоба. На памінках бабка Волька плакала перад усімі:

– Не адплаканая я Толікам. Перажыла яго. Грэх нейкі на мне перад ім, а які – ня ведаю.

Бабка Волька перастала хадзіць на пасядзелкі, сядзіць дома каля печы і глядзіць у полымя. Ці проста за дзвіверцы, на выгарэлы попел. А што там? А там нічога. Бо нічога наперадзе. Цемра непраглядная. Уласна кажучы, і не глядзела яна на попел, а страчвала сваё цяпло разам ім. Можа і ёй хацелася ў гэтую цемру, каб недзе там у таямнічым сьвеце сустрэць свайго Толіка: ён будзе малываць ёй карцінкі пра катоў і сабачак, а яна шкадаваць яго і лашчыць...

А я сядзеў за сваім нотбукам і прымаў у мужчынскі корпус кляштару на вечныя часы Толіка – стаў ён братам Анатолем.